

КОШТ 30 КАП.

Свабода

№ 2

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

КРАСАВІК 1990

ЛЮДЗІ БЕЛАРУСІ!

ЗАПАЛІМ СЬВЕЧКІ ЗА НАШУ ВЕЧНАСЦЫ! 26 КРАСАВІКА 1990 ГОДА У ДЗЕНЬ ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ ТРАГЕДЫІ АДБУДУЦЦА ЖАЛОБНАЕ МАУЧАНЬНЕ, КАЗАНЬНІ і МАСАВАЕ ГРАМАДЗКАЕ МАЛЕНЬНЕ ЗА ВЫРАТАВАНЬНЕ, ЗДАРОУЕ і БУДУЧЫНО БЕЛАРУСКАГА НАРОДА. УДЗЕЛЬНІЧАЮЦЬ СЬВЯТАРЫ ХРЫСЦІЯНСКІХ ЦЭРКВАЎ.

ПАЧАТАК А 19.00 НА ПЛЯЦЫ ВОЛІ У МЕНСКУ.

Управа Сойму БНФ, група народных дэпутатаў БССР і Менгарсавету.

ЯК МЫ ПАМІРАЕМ

Натуральны рух насельніцтва Менску і БССР па звестках Дзяржкамстату (на 1000 насельніцтва):

	1986	1987	1988	1989
Лічба народзінаў:				
Менск	18,3	17,2	16,8	15,8
БССР	17,1	16,1	16,0	—
Лічба смерцяў:				
Менск	5,6	5,8	6,0	6,3
БССР	9,7	9,9	10,1	—
Натуральны прырост:				
Менск	12,7	11,4	10,8	9,5
БССР	7,4	6,2	5,9	—
Съяротнасць немаўлятаў:				
Менск	12,7	14,4	14,0	13,0
БССР	13,4	13,1	13,1	—

Съяротнасць насельніцтва Менску ад асноўных прычынаў (на 100 тыс. насельніцтва):

	1986	1987	1988	1989
Ад інфекцыйных ды паразычных хваробаў	5,6	6,6	9,4	8,6
Ад новаутварэнняў	132,0	134,0	139,8	147,8
Ад хваробаў сістэмы кровезвароту	288,7	304,7	313,6	314,7
Ад хваробаў органаў дыханья	25,1	22,4	24,1	23,7
Ад хваробаў органаў страваванья	16,7	16,5	17,8	18,8
Ад няшчасных выпадкаў і атручанняў	50,5	49,0	60,3	73,8

Колькасць захворванняў на вірусны гепатыт (на 100 тысяч насельніцтва):

	1986	1987	1988	1989
	221,0	325,8	339,0	509,3

Дадзеныя ўзятыя з брашуры: СПРАВКА об итогах деятельности органов и учреждений здравоохранения г. Минска за 1989 год. Мин., 1990.

ДЗЯКУЙ

Вось надрукавалі карту радыяцыйных плямай на Беларусі. Дзякую.

Вось у зводках надвор'я сталі перадаваць лічбы радыяцыйнага ўзроўню. Зноў дзякую. Хто ж яшчэ падбое пра нас, як ия наша партыя і ия наш урад?

Вось адкрылі 2 пункты праверкі прадуктаў. Праверка бясплатная. Яшчэ раз — наш народны дзякую. За клопат, за нашу веру ў наша мудрае кіраўніцтва.

І чорт іх бяры, лейкемію, рак і ўсякую іншую халеру. Дзе падхопіш — усё адно не зауважыш. Галоўнае, каб мы давяралі ўсім гэтым важным таварышам дземянцям і асабістам Сакалову, заступніку народнаму, дбайніку, ратавальніку ад чарнобыльскага навалы.

Вось паведамляюць, што пачалі выпуск індывідуальных дазіметраў. Дазіметры будуть выпускацца невялікімі партыямі і каштаваць да 200 рублёў штука.

Дзякую таксама. Адно хацелася б, каб трошкі кошт зьменышылі. Хоць бы для тых, у каго 200 рублёў на такую раскошу няма. Хоць бы для тых вясковых удоў, мнагадзетных сем'яў і малааплочвальных працаўнікоў, якія найчасцей контактируюць з пылам і брудам.

А так — дзякую. Нічога, што зьявіца новы дэфіцит, і што сьпекуляваць будуть. Мы яшчэ больш актыўнізуем барацьбу са сьпекуляцыяй, як вы нас заклічаце, і ўсё.

А што ж? Міністэрства станцыю бухнула, дык гэта ж наша міністэрства, савецкае, царма што ў Маскве. Мы заплоцім.

Дзякую.

Гэта наша рыса такая нацыянальная — ўсім казаць: дзякую. Пяць гадоў назад гэта ў Саюзе і ў сацыялістычных лягеры ўсіхняя рыса была, усе дзякавалі. А цяпер — толькі мы, беларусы.

Калі б дзе-нібудзь у Румыніі Чарнобыль дыміўся, там бы, вядома экстремісты павыла-зілі, Чаушэску — да сцяны, Чарнобыль загасілі і кожнаму жыхару далі індывідуальны дазіметтар. Бясплатна. Каб кожны сам бярог-ся. Дзе б яны гроши ўзялі? Знайшлі б — у Чаушэскі ў падвалах. А то й год без штаноў бы пахадзілі — абы дзе-ці жывыя.

(Далей глядзі на стар. 4)

САКАВІК: ПАЛІТЫЧНЫЯ

Грамадзка-палітычнае жыцьцё шмат якіх краінаў съвету ў сакавіку зводзілася да двух узаемазвязаных пытанняў: пра ўладу і пра самавызначэнне. Паўсюль выбары: у рэспубліках СССР, у краінах Усходняе Эўропы, у Нікарагуа... Ідзе дэмантаж апошніх каленіальных рэжыму, абвяшчаеща незалежнасць апошній у Афрыцы калёніі — Намібіі і першай з савецкіх рэспублікай — Літвы.

Беларусь у сакавіку таксама выбирала, вырашала пытанне пра ўладу і таксама (упершыню за дзесяцігодзьдзі) адзначыла мітынгам Дзень незалежнасці — 72-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі... Можна падумашь, што рухнула, нарешце, съцяна адчужанасці. і рэспубліка ўключылася ў палітычнае жыцьцё съвету. Але гэта ня так.

Есьць, вядома, у нашым грамадзкім жыцьці нейкія бачныя воку зъмены, але найчасцей яны альбо «несанкцыянаваныя», альбо санкцыянаваныя ў Менску. У Менску ж самыя асновы таталітарнага рэжimu ніколькі не зъмяніліся, не аслаблі. Яны быццам замарожаныя, чакаюць — ці на вернуцца былыя часы. Гэтыя асновы — структура грамадзкага ладу і жывая людзі ў ёй — партыйная ды савецкая намэнклatura, і закон — «што дышла», і друг, які нудзіцца ад няпэўнасці, які нецікавы. У падмурках нічога не зъмянілася.

Нічога не зъмянілася і ў побыце, і ў культурным жыцьці. Ува ўсім адчуваеща стома ад чаканіння. Вось прагучыць зараз каманда «назад!», і таталітарная машина запрацуе ўсімі сваімі жорнамі. Яна гатовая. Змазаная, наладжаная, падноўленая съвежымі ўказамі пра ўнутраныя войскі ды іхнія неабмежаваныя права... А калі прагучыць — «наперад»? Тады ўсё жывое, што ў нас пакуль што толькі бачнае, падступіцца і да нябачных падмуркаў. І тады можна будзе сказаць пра незваротнасць зъменаў.

Але, падобна, не прагучыць ні «назад», ні «наперад». І тады мы асуджаныя на хаос, на тое, каб выбірацца зь яго самім. Падобна, што сέньня «некта думае за нас» па інэрцыі, але ўжо раздражнена і неахвотна. «Некта» сέньня больш думае пра сябе.

Але што ў нас жывое, на каго і на што можа разылічваць дзесяцімільённы народ Беларусі ў сітуацыі такога, дастаткова нечаканага, «самавызначэння»? На больш актыўных і дэмакратычна настроенных сваіх прадстаўнікоў, на Беларускі Народны Фронт, на неафіцыйны друк, на кампэтэнтных спэцыялістаў: эканамістаў, сацыялягаў, юрыстаў, эколягаў, палітолягаў, — якія стамліся ад сакалоўскага тармажэння. На легализацію ўсіх гэтых дэмакратычных сілаў, якія стала б і, відаць, стане

канцом манаполіі КПБ на палітычнае жыцьцё Беларусі.

Цяжка ўявіць сабе больш ненатуральную сітуацыю: нелегальны юрыдычна БНФ фактычна робіцца другой у рэспубліцы рэальнай палітычнай сілай. Побач з афіцыйнай партыйнай уладай. А што гэта сапраўды так, паказалі сакавіцкія выбары ў саветы ўсіх узроўняў.

Некта з журналістай (у маскоўскім, вядома ж, выданні) назваў гэтыя выбары бязглазымі. Але варта было б удакладніць: яны былі съядома, наўмысна бязглазымі, бо бяскона парушалі іх і даводзілі да абсурду самі арганізатары.

Не было на гэтых выбарах ні арганізацыі-пераможцы, ні арганізацыі-пераможанай. (Калі не лічыць грамадзкіх арганізацыяў ветэранаў ды інвалідаў, якія атрымалі права выбіраць на сваіх сходах не кандыдатаў, а адразу дэпутатаў Вярхоўнага Савету). Але і перамагло зусім не сяброўства. Новы парламэнт рэспублікі, закліканы нібыта па-сапраўднаму выражаяць волю народа, будзе складацца пераважна з выпадковых людзей, з партыйнае намэнклатуры, а таксама з прадстаўнікоў Дэмакратычнай платформы, на якой аб'ядналіся БНФ, Таварыства беларускіх мовы, Беларускі экалягічны саюз, Саюз каапэратораў Беларусі, Рабочыя Сялянскі саюзы.

Вось такій уладзе трэба будзе браць на сябе адказнасць за вывад рэспублікі з экалягічнага, эканамічнага ды маральнага крызісу, за абнаўленыне ўсіх бакоў жыцця Беларусі. Мяркуючы па водгуках людзей, па іх пасыўнасці ўжо ў другім туры галасавання, мала каго задавальняе гэты новы парламэнт, мала хто лучыць зь ім спадзеи на лепшы заўтрашні дзень. І не таму нават, што «празлезы нефармалы» ці што «занадта шмат апаратчыкаў», а таму, што новая ўлада занадта супречлівая, каб стаць мэтанакіраванаю сілаю, а значыць, галоўнага — паляпшэння жыцця — чакаць ад яе і ня варта.

Мяркуйце самі. У якой галіне ці нават кроўцы могуць прыйсьці да пагаднення парламэнтары, каб зыходзічы з гэтага, няхай нават самага крохкага пагаднення, шукаць шляхі да супрацоўніцтва, знаходзіць кампрамісы?

Інтэрэсы народа? Дэмакратызація? Сувэрэнітэт рэспублікі? Ну, вядома. Усе будуть «за». Але ўжо пры самай папярэдній канкрэтызацыі пункты гледжання дыямэтральна разыдуцца.

Магчыма, такім «агулым месцам» стане Чарнобыльская катастрофа? Але чаму тады большасць новага Вярхоўнага Савету, што й да сέньня кіравала рэспублікай на ўсіх узроўнях, не зрабіла і не прапанавала для ліквідацыі наступстваў катастрофы нічога рашучага, карынальна-

га, істотнага? Па-ранейшаму растуць плямы радыяцыйнага забруджання на тэрыторыі рэспублікі, расце колькасць хваробаў, расце абурэнне жыхароў забруджаных раёнаў, а новыя старыя ўлады адзінае, што прычылі за гэтыя чатыры гады, дык гэта заклапочаны выгляд. Урадавыя праграмы ня дзейнічаюць, прапанавы вучоных застаюцца на паперы, рэальный наступства аварыі робяцца набыткам публічнасці праз усякія вакольныя шляхі і толькі пасля гэтага признаюцца ў афіцыйным друку БССР.

Пропанавы БНФ па Чарнобылю вядомыя яшчэ зь мінулага лета, калі яны былі прынятые установчым з'ездам Фронту. Але ўжо некалькі месяцаў у паўлегальных умовах дзейнічае камітэт БНФ «Дзеці Чарнобыля», ужо некалі месяцаў незарэгістраваны сам БНФ, сродкі, прызначаныя для пачэрпелых дзяцей, ідуць на пакрыццё расходаў усё таго ж маскоўскага атамнага ведамства, у газетах БССР шальмуеща А. Надсон, эмігрант, які прывез з Англіі аднаразавы мэдыцынскі інструменты і перадаў іх пачэрпелым, пры пасрэдніцтве БНФ. Нават самаахова насељніцтва ад радыяціі цалкам абліжаўца. Самое жыцьцё і здароўе чалавека пераводзяцца ў разрад дарагіх дэфіштаў.

Вось жа пасля ўсяго гэтага ці можа Чарнобыльская тэма стаць грунтам для згоды і атрымаць нейкое вырашэнне ў новым беларускім парламэнце? Напэўна, не. Не, бо галоўнае, у чым ня сыйдуцца парламэнтары — гэта маральная пазіцыя. Рэч у тым, што для кагосьці маральная пасыўнасць па-ранейшаму падпарадкавана службовым абавязкам, «партынаму доўгу» ці «інтерэсам сацыялізму», для кагосьці яна — у кампэтэнці цэнтра», а для кагосьці яе не існуе наогул. А варта было б усе абавязкі ды інтэрэсы падпарадкаваць ёй.

Усё гэта так, але ж народ, як кажуць, заслугоўвае менавіта той улады, якую сам выбірае. Атрымліваецца, што народ сам не захацеў канструктывнага парламэнцкага парадку, сам адмовіўся ад паляпшэння жыцця, сам асудзіў сябе на духоўнае выраджэнне і съмерць ад радыяціі?

Так, не захацеў, адмовіўся, асудзіў, але ня сам. І ў гэтым таксама — пачварная ненатуральная пасыўнасць нашае сітуацыі.

Сакавіцкія выбары праводзіла ня нейкай зынешняй бесстаронніяй сілай, ня нейкае кааліцыйнае прадстаўніцтва ўсіх грамадзкіх сілаў Беларусі, а ўсё тая ж кіраўнічая партыйная намэнклatura. Яна фармавала выбарчыя камісіі, участкі, рэгістравала кандыдатаў па ёю ж прыдуманых ды зацверджаных правілах-законах.

ВЫНІКІ МЕСЯЦА

На працягу ўсёй кампаніі не спыняліся й не спыняюцца пратэсты кандыдатаў і выбаршчыкаў па шматлікіх парушэннях дэмакратычнай працэдуры. Але што тут паказальнае? Ані разу не скардзіўся, не пратэставаў стаўленік намэнклатуры. Ані разу парушэнне закона не было накіраванае супраць ягоных інтарэсаў. Таму ўсе гэтыя аднабаковыя парушэнні можна разглядзець як планамерную работу па адхіленні дэмакратычных кандыдатаў любымі мэтадамі ды сродкамі.

Напярэдадні другога туру галасавання пра сваю горшую рэпутацыю нагадала менская гарадская партыйная газета «Вечерний Минск». Здавалася, ужо мінуў час, ужо ніколі ня зьявіцца ў друку гноўныя пасквілі, дзе без усялякіх падставаў і доказаў ганьбавалі ды шальмавалі найбольш прагрэсіўных прадстаўнікоў народнай палітыкі. Але вось «непытаное оружне партіи» стрэліла залпам зноў. Дэмакраты малююцца ледзь не фашыстамі (і гэта за іх вызаўтра будзе галасаваць?!), а ў якасці фактаў прыводзіцца хлусція. Самі журналісты вечаровыя газэты праз тыдзень у газэце «Літаратура і мастацтва» адракаліся ад гэтай публікацыі, скардзіліся на дыктатарскія адносіны гаркаму партыі да ўласнага органу друку. У тым самым нумары «ЛіМа» З. Пазыняк выкрыў хлусція «Вечернага Минска», але выбары ўжо адбыліся.

Перадвыбарныя інсінуацыі пра БНФ распаўсюджваліся ня толькі ў гэтай газэце. Яны былі раstryражаваныя па ўсёй рэспубліцы ў розных выданнях, плакатах і ўлётках. Мала хто ў тых інсінуацыі верыў (кандыдаты ад БНФ выбраныя і на першы фэры таксама), і не паверылі б зусім, калі б не апэлявалі яны да апошняга пачуцця — нянявісці беларусаў да фашызму. У гэтым сэнсе дастаткова было сфабрикована нешта пра пераемнасць БНФ. А ўжо поўная манаполія КПБ на друк у БССР зрабіла сваю справу.

Так выглядала перадвыбарчая барапца за ўладу. Улада папярэдняя, якая ўжо даказала сваю чяздолінасць да сучаснай палітыкі, ня грэбавала ніякімі сродкамі. А вось улётак ці публікацыя ў Дэмакратычнай платформе, дзе быў бы зъмешчаны паклён на праціўніка, проста не было.

Мноства парушэнняў было і ў часе саміх выбараў. Недзе ўтварылі непажаданага кандыдата зьняць сваю кандыдатуру, недзе выбаршчыкі атрымалі бюлётэні з ужо вык雷斯ленымі прозвішчамі непажаданых кандыдатаў. Недзе рэшта чистых бюлётеняў «даафармлялася» ўжо паслья галасавання... Паўсяоль дапамагла армія. Агульнавядома, што ў рэспубліцы вельмі шмат вайсковых частак. Вось толькі адзін канкрэтны прыклад.

У другі тур па адной з менскіх выбарчых акругаў прыйшлі генерал Панамароў — начальнік грамадзянскай абароны БССР і выкладчык Вячорка — сакратар БНФ. А адзін з выбарчых участкаў гэтае акругі знаходзіцца на тэрыторыі вайсковай часткі. Для сустэречы са сваімі выбаршчыкамі Вячорку на тэрыторыю часткі не пусцілі. Маўляў, аб'ект вайсковы, закрыты. Пад катэгарычнай забаронай у часе выбараў не пусцілі сюды ні журналістаў. Аднак, на гэты ўчастак, выбарчая, камісія якога складалася з адных вайскоўцаў, усё ж праўдам-ніяправудамі удалося прарваша даверанай асобе Вячоркі. Самае ж у гэтай гісторыі абсурднае тое, што палова асабовага складу часткі (а гэта амаль спрэс салдаты тэрміновае службы, прызванныя з іншых рэспублік) выбрала дэпутата Вярховага Савета Беларусі, знаходзячыся ў камандзіроўцы ў Баку, дзе не было ні прадстаўнікоў акруговай цэнтральнай выбарчай камісіі, ні давераных асобаў.

Вячорка прайграў. Прайграў і ягоны канкурэнт генерал Панамароў. У гэтай акрузе адбудуцца новыя выбары.

Пра што сведчыць уся гэтая гісторыя? Вячорка і Панамароў — характеристэрная пара для другога туру: кандыдат БНФ і кандыдат намэнклатуры. Характэрны таксама і вынік.

Магчыма, тут праявілася і тактычная нягнутасць дэмакратычных кандыдатаў, якія, прайшоўшы ў першым туры з радыкальнымі праграмамі, не пашырлі гэтых праграмаў, не развілі ў іх «ліберальную», цэнтрысцкую частку, або проста — іх чалавечную сутнасць. Ад жорсткага процістаяння ня выйграў ніхто.

Ніхто ня выйграе ад такога процістаяння і ў новым парламэнце. Але ў дэпутаты, думаю, ня стануць паступацца прынцыпамі: хто службовы, хто маральні.

Абодва бакі на словах выступаюць за самастойнасць Беларусі. Але вось, напрыклад, пытаныне: якой інстанцыі будзе Менск — першай ці другой? БНФ адназначна за «першай», КПБ — за «другой», прынамсі, мяркуючы з практикі.

Калі размаўляюць з Москвой пра Чарнобыльскую катастрофу, дык пра сіці ці патрабаваць? Зноў пазіцыі разыходзяцца.

Нарэшце, што рабіць з «нефармаламі» — рэгістрація ці не? Спрэчка, так бы мовіць, пераходзіць на асобы. З двух роўных спрэчнікаў лёс аднаго вырашае другі. Але можа быць і наадварот. Калі КПБ — не кіраўнічая партыя, тады як быць звязлівым будынкам яе ЦК ў цэнтры Менску? Побач з гэтым будынкам ужо сёньня гіне ў цясноце ды затапленнях галоўная бібліятэка рэспублікі... И гэта далей, і гэта далей.

Якую ж сітуацыю абяцае нам гэтая супярэчлівая ўлада? У нас ня можа быць Румынія — занадта спакойны (супакоены) у нас народ. Ня можа быць і Чэхаславакія (няма таго вопыту парламэнтарызму). Дакладней, гэты вопыт скончыўся ў сярэдзіне 20-х, з разгонам Беларускай сялянска-работніцкай грамады і арыштам яе лідараў). У нас немагчыма Літва (няма таго нацыянальна-рэлігійнага фундамэнталізму), немагчыма і Расея (мы не «мэсыянская» нацыя, без імперскіх традыцый)... Але што ж магчыма?

Магчыма Беларусь. Але магчыма толькі тады, калі будзе знайдзена, калі аформіца, калі авалодае думкамі аўтэнтычнай ідэяй. Ідэя свайго дома, свайго за сваё адказнасці. Ідэя зусім рацыянальна зразуметае Бялынічы.

Вось тут і актуалізуецца ідэя незалежнасці Беларусі. Поўнай незалежнасці. Мы ўжо маем шматвякоў лосьвед самых розных фэдэральных, анэксіяў і падобнага. І досьвед гэты заўсёды абарочваўся для народа кабалой, беднасцю і пакутамі.

Дзякуючы шматгадовай працягліве шмат хто ў нас атаясамлівае поўную незалежнасць з поўнай ізаляцыяй. Але гэта прошлэглыя рэчы. Поўная незалежнасць у трактоўцы БНФ — гэта паўната свабоды і паўната адказнасці, саме шыроке ўзаемавыгаднае партнёрства Менска з Вільнем, Кіевам, Варшавай, Москвой, Берлінам. Парыжам і гэтак далей.

Упершыню ідэя незалежнасці Беларускай рэспублікі была аформленая ды прадстаўленая съвету ў 1918 годзе, 25 сакавіка. Да сёньня гэты дзень съявіцца несавецкімі беларусамі ва ўсім съвеце як галоўнае нацыянальнае съвята. І весь цяпер ён быў упершыню публічна адзначаны ў Менску.

Разагрэты на выбарах афіцыёны друк з ходу кнігу ў таўраўца БНР і БНФ. Контрпрагандысцкая стаўка была зробленая на троі моманты: 1) БНР была рэспубліка калабараніцкая, яе інспіравалі нямецкія акупанты; 2) гэту буржуазную рэспубліку стваралі беларускія памешчыкі ды капиталісты; 3) стваральнікі БНР — нацыяналісты, сэпаратысты ў адносінах да былога Расейскай імперыі, а цяпер Савецкай Расеі. Усе гэтыя аргументы не адпавядаюць сапраўднасці. Ня дзіўна, што афіцыёны друк хавае ад чытачоў троі асноўныя дакументы БНР — троі Устаўныя граматы. Як съведчыць гэтыя дакументы і храналёгія падзеяў, БНР была створаная ў Менску, калі тут яшчэ не было нямецкіх акупантаў, ні якіх-небудзь іншых акупантаў, стваральнікі яе — сацыялістычныя, праграма яе — сацыялістычныя, ніводнаму из роду Беларусі ні ў чым не даклірвалася большасць права, у тым ліку і карэннаму — беларускаму. Вось і выходзіць, што адзінае, у чым паскіўлянты маюць рацью — гэта імкненне (Далей глядзі стар. 8)



ДЗЯКУЙ

(Працяг са стар. 1)

А ў нас німа ні экстремістаў, ні лішніх грошей. Мы лепей для дзяцей «дымнайленд» пад Ракавам за 2 мільярды збудуем, і чыноўнікі нашы павінны ў круізы ездзіць, і Прывілеі сюды-туды варочаем. Партыйныя будынкі мы — пад мармур. Каб не абы-каму дзякую казаць.

Але, калі шчыра, ня гэта ўсё галоўнае. Есьць у нас і гроши, і магчымасці.

Галоўнае ў гэтай справе тое, што чалавек з дазіметрам — гэта зусім іншы чалавек. Гэта чалавек, які ніколі ня скажа: дзякую. Но сам будзе ведаць, у які лес яму ўвайсьці, на які пень прынесесяць, што купіць, што зьесесяць, якую балванку на працы тачыць, а якую — не, бо яна заражана. І калі ў краму зноў заўзуту заражанае мясо — заводы стануть.

Здаецца, дробязь — дазіметар. А людзі на вачах зъмяняюцца. У нашых умовах гэта — першая прыступка да свабоды. Кожны робіца гаспадаром самога сябе. Ужо быццам і не беларусы мы — бяз гэтай нашай нацыянальнай рэсы — дзякую.

І потым, праўда — яна ж як гроши: чым болей маеш, тым болей хочацца. Хто тады паверыць у радыяцыйныя карты і радыяцыйныя зводкі? Каму тады трэба будучы тыя пункты праверкі прадуктаў, хоць і бясплатныя? У чым тады выявіца мудры клопат пра нас нашага кіраўніцтва?

Таму давайце ня будзем тыя дазіметры кожнаму задарма патрабаваць. Лепей пачнем у друку шырокую дыскусію — пра сродкі на гэтыя самыя дазіметры, пра складанасць іх выпуску і пра тое, ці падыходзяць да нашых умоваў японскія.

Дзякую.

СВАБОДА.

ЯК МЫ ПАМІРАЕМ

9 красавіка ў клініцы Інстытута радыяцыйнай мэдыцыны ў Аксакаўшчыне пачалі галадоўку ліквідатары — удзельнікі ліквідациі аварыі на ЧАЭС, якія працавалі там у першыя месяцы пасля выбуху, В. Кулікоўскі, А. Сарагавец і П. Лукашоў. 18 красавіка да іх далучыліся ліквідатары А. Чынчук, А. Грудзіна, В. Собалеў, М. Вярбіцкі і Д. Лобач.

Патрабаваныя галадоўшчыкаў адрасаваныя ўраду БССР; прыняць закон пра ліквідатараў і зацвердзіць іх статус, усе хваробы ліквідатараў звязаць з працай на ЧАЭС, стварыць рэспубліканскі экспертыні савет, адкрыць рэспубліканскі цэнтар для рэабілітациі ліквідатараў (іх сёння 20 тысяч на Беларусі), дыспансэр і клініку для мэдыцынскага нагляду, па льготах прыраўніць інвалідаў і удзельнікаў ліквідациі да інвалідаў і удзельнікаў вайны.

Стан здароўя галадоўшчыкаў вельмі цяжкі. З панядзелка, 23 красавіка да іх мяркуюць далучыцца яшчэ 5 ці 8 ліквідатараў.

Беларусы — «цёмнае» насельніцтва

Пра гэта сьведчыць вынікі ўсесаюзнага апытаўнікі грамадзкае думкі, зъмешчаныя ў № 15 ОГОНЬКА.

Аказваецца, насельніцтва Беларусі вылучае паміж іншых народаў СССР тым, што яно найменш скільнае да радыкальных рэформаў: увядзення неабмежаванага рынка і прыватнага прадпрымальніцтва, ліквідатары партыйнае манаполіі на ўладу, прыцігненія замежнага капіталу і г. д. Адзінны ў Саюзе, беларусы сярод прычынаў крызісу не называюць «разбурэнне нацыянальных

традыций», якраз найбольш характэрнае для Беларусі.

«Нарэшце, — піша ОГОНЕК, падсумоўваючы вынікі ўсесаюзнага апытаўнікі, — 35% насельніцтва можна аднесці да катэгорыі людзей зь яшчэ несфармаванай, непрабуджанай, «цёмнай» съядомасцю... Гасцей за ўсё гэтыя тып съядомасці дэманструюць, натуральна, рэспандэнты зь нізкім адукацыйным цэнзам, пэнсіянеры. Сярод рэгіёнаў вылучаюцца Малдавія, РСФСР, Москва, Беларусь».

ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АД БАЛТЫКІ ДА ЧОРНАГА МОРА

Цяпер, калі ідзе шмат спрэчак вакол будучыні Беларусі, калі адныя кажуць, што яна павінна выйсці з Савецкага Саюзу як цалкам незалежная дзяржава, а другія — што яна, стаўшы суверэннаю, павінна належаць да новае супольнасьці, вельмі цікава будзе пачытаць рэфэрат Антона Луцкевіча на Лазанскай канфэрэнцыі народаў Радеі.

Чарнавік рэфэрату, пісаны алоўкам на вузкіх палосках паперы, а таксама чыстవік, пісаны атрамантам на паперы канцылярскага фармату захоўваюцца ў Цэнтральнай бібліятэцы Літоўскай Акадэміі навук. Чарнавік напісаны кірыліцаю, а чыствік — лацінкаю, падпісаны: Iwan Mieleszka. Што аўтар гэтага рэфэрату А. Луцкевіч, съведчыць ня толькі ягоны почырк, але й пратакол паседжання Беларускага Народнага Камітэту (БНК) з 11 чэрвеня 1916 году. У ім мы чытаем: «Камітэт прыступіў да разгляду праекту рэфэрату на з'езд у Лозанні, апрацованага А. Луцкевічам. Прывінаваючы правільнымі тэзісамі рэфэрату і прынімаючы формулы Я. Салаўя (сябра БНК. — А. С.) аб програмі на цяперашні момент, камітэт прызнаў патрэбным закрануць у рэфэраті справу жыдоўскую, як справу асобнай, поўнапраўнай наці, і справу работніцкую. Першая павінна быць устаўлена ў рэфэрат А. Луцкевіча аўтарам яго. Рэзоляючы аб другой паручана апрацаваць Я. Салаўю да

чароднага заседання ў чэцвер, 15 чэрвеня. На гэтым жэ заседанні пастаноўлена выпрацаваць і тактыку дэлегатаў на з'езді».

Даручэннем асьвятліць у рэфэрате габрэйскае пытанье й тлумачыцца надпіс «жыды» на чарнавіку. Як бачым з чыставіку, А. Луцкевіч улічыў пажаданне БНК.

У чыставіку А. Луцкевіча ёсьць нязначныя праўкі. Так, ён палічыў патрэбным ў апошні момант напісаць і аб правох палякоў на тэрыторыі Беларусі, Літвы, Латвіі і Украіны.

У тым жа фоне захоўваецца другі машынапісны асобнік мандату для дэлегатаў. Дэлегатамі ад БНК былі Вацлаў Ластоўскі ды Іван Луцкевіч. З дакумантаў вынікае, што яны кіраваліся ў сваёй дзейнасьці даручэннем БНК і тэзісамі рэфэрату, які напісаў А. Луцкевіч.

У гэтай публікацыі цалкам захаваная лексіка. Папраўленыя толькі канчаткі (замест «з'езді», «папраўдзі» і г. д. — «з'ездзе», «папраўдзе», замест «беларускага» і г. д. — «беларускага»; замест «прывінано» і г. д. — «прывінана»); папраўлена напісаныне асобных словаў (замест «рэвалюція», «нація» і да т. п. — «рэвалюцыя», «нацыя»); замест «ешчэ» ў гэтай публікацыі «яшчэ».

Анатоль СІДАРЭВІЧ.



Аnton Луцкевіч.

Фота — архіў.

РЭФЭРАТ беларускае дэлегацыі на Лёзанскай канфэрэнцыі народау Радеі

На вялікім абшары зямлі — ў рускіх губэрнях Віленскай, Гродзенскай, Мінскай, Вітебскай, Магілёўскай, Смаленскай, ды ў часці Чарнігаўскай — жыве 9-мільённы беларускі народ. Некалі вольны, моцны і культурны, народ гэты становіў адну з дзяржаўных нацый Вялікага Княства Літоўскага, але пасля страціў палітычную самабытнасць, стаўшы сперша складовай часцю Рэчы Паспалітай, ды пасля разьдзелу не папаўшы пад расейскае панаванье.

Расейская гасударственная сістэма здаўна апіралася на тым, што землі, прылучаны да яе тым ці іншым спосабам, яна спаівала з дзяржаўным целам, ламаючы ўсю самабытнасць паддіванных народаў, знішчжаючы іх унутраны лад, іх прававыя нормы і культурна-нацыянальныя асобеннісці. При гэтым руйнаванне эканамічнае тлумачылася тым, што «акраіны» рабілі лішнюю канкурэнцыю цэнтру Радеі, уціск веры — «самаабаронай», нацыянальнае гнібеніе і дэнацияналізацыя — жаданнем дайсыці аднароднасці насялення, каб на гэтым аперці ўсю дзяржаўную будоўлю. Сістэма гэтая ў першы час выступіла на змаганье з беларусамі — таксама, як і з украінцамі. Маючы на мэце абярнуць рознапляменную Расею ў нацыянальнае маскоўскае гасударства,

(Далей глядзі стар. 6.)

ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АД БАЛТЫКІ ДА ЧОРНАГА МОРА

(Працяг са стар. 5)

расейская ўнутраная палітыка паста-
навіла ісьці перш за ўсё па лініі
найменшага апору, уважаючы, што
тая лінія ідзе праз Беларусь і Украі-
ну, народы каторых у далёкай мі-
нуўшчыне належалі да тэй самай гру-
пы славянскіх племён, з каторай вый-
шлі вялікарусы. Дэнацыяналізацыя бе-
ларусоў і украінцаў дала б вялікарус-
каму племю ў гасударстве лічэбную
пералагу, каторай цяпер яно ня ма-
еца, і гэтая 30 мільёнаў блізкіх
па крыўі людзей маглі бы сваімі со-
камі і творчымі сіламі памагчы вя-
лікарусам знішчыць усе іншыя нацыі
у Расейскай дзяржаве.

Разумеючы гэта, царскае правіцель-
ства і аб'явіла беларусам і украін-
цам вайну не на жыцьцё, а на
съмерць. І яно, апіраючы ўвесі быт
свой на няволені сілай ня толькі
чужых народаў, але і свайго — мас-
коўскага, іншай дарогі выбраць не
магло.

Але жыцьцё не судзіла споўніцца
плянам абрушельнай палітыкі. У
ходзе гісторыі гасударства творацца
і руйнуюцца, іх граніцы безупынна
змяняюцца, і палітычная карта Эў-
ропы носіць съяды чысленых
сур'ёзных перамен, але народы, каторыя
мелі сілу стварыць сваю асобенную
культуру, не ўміраюць гэтак
лёгка хоць бы ў найгоршых варун-
ках, у найчэшчайшай няволі і праз
нейкі час, прыспасобіўшыся да не-
нормальнага жыцьця, выяўляюць
свую творчую сілу. Гэтак выйшла і з
беларусамі. Нягледзячы на тое, што
за сто з лішкам гадоў расейскага
панавання беларусы былі страцілі
чуць не да канца свае інтэлігентныя
станы, колькі іх яшчэ асталося пас-
ля супольнага жыцьця з Польшчай;
нягледзячы на страшэнне напру-
жаныне сіл правіцельства, каб аб-
масковіць беларусаў; нягледзячы на
штучнае стрыманьне развіцця эканамічнага
жыцьця Беларусі, — беларусы ўжо ў канцы XIX сталецця
пачалі выяўляць сваё жыцьцё, а XX
век прыносіць шырока разварнуў-
шыся ў народных масах рух да
нацыянальнага адраджэння.

Колькінадцаць гадоў беларускі рух,
пачынаючы ад вялікай расейскай рэ-
валюцыі, прымушан быў вясці вай-
ну на трох фронтах: бараніца проці
расейскага ўраду, проці агрэсіў-
насці расейскіх нацыяналістаў, пра-
вых і умеркаваных партый, ды проці
нацыянал-лібералаў, а ўрэшце
проці непамерных апэтытаў пераваж-
най часці краёвага польскага гра-
мадзянства, узмацованага у значайні
меры сынамі беларускага народу. І
усё ж такі, незалежна ад перавагі
гэткіх сільных праціўнікаў, не маючы
матэрыяльнай паддэргжкі ад сваіх
заможных станаў, бо іх не было, і
апіраючыся толькі на свае народныя
сілы, рух беларускі узрос і пашы-
рыўся па ўсей Беларускай зямлі, бу-
даваны толькі рукамі самога «дэма-
су» беларускага. За 10 гадоў нара-

дзіліся даволі багатая маладая лі-
таратура, беларуская прэса, грамадзкія,
культурныя і эканамічныя арганізацыі, палітычныя партыі. Народ гэтак дасыпей нацыянальна, што даволі было, каб на мамант прыпиніцца расейскі ўціск, і ў занятых немцамі землях ураз жа нарадзілася беларуская нацыянальная школа, вольная прэса, грамадзкія арганізацыі, паразбіваныя ў часе расейскай ваяніі дыктатуры. І гэта — у Краю плянава і систэматычна пустошным адступаючымі расейскімі арміямі, забіраўшымі чучу ня ўсе беларускія культурныя сілы, пасля таго, як цераз Беларускую зямлю перакаціліся дзіве ваенныя хвалі.

Першыяд эвалюцыі беларускай палітычнай думкі — ажно да часу вайны.

Першая фармуліроўка беларускай палітычнай праграмы была зроблена ў 1903—4 гадох «Беларускай Рэвалюцыйнай Грамадай». Фармуліроўка гэта напярэдадні Вялікай Расейскай Рэвалюцыі мела характар больш негатыўны, чым пазитыўны: жаданне разбіць ненавісную гасударственную сістэму, не аглядаючыся, што будзе назаўтра пасля падэбенства рэвалюцыі, злучала тады ня толькі ўсіх «гінародцаў», але яднала з імі нават маскоўскі народ.

У 1905 годзе на партыйным з'езде, на каторым «Беларуская Рэва-

...пара ўжо нам, беларусам, у цям узяць, што ніхто і ніколі нам даваць ня будзе, бо і шмат ёсьць такога, чаго ДАЦЬ нельга. Мы пачынаем новае жыцьцё, і ўсё, што для яго патребна, павінны стварыць самі.

Аnton Луцкевіч, 1913.

* * *

Мы ўсё яшчэ шукаем нейкай чужой аргументацыі: то звязываем свой быт і сваю долю з маскалямі, то з Польшчай, — а тым часам у нас можа і павінна быць толькі адна СВАЯ БЕЛАРУСКАЯ, КРАЕВАЯ АРЫЕНТАЦІЯ, як у маскалёў — маскоўская, у палякоў — польская.

Аnton Луцкевіч, 1916.

* * *

Нацыянальны сівядомасці нельга адзьдзяліць ад сівядомасці грамадзянскай і агульна-людзкой: яны звязаны між сабой неразрывна, і, губляючы адну, чалавек губляе і другую.

Аnton Луцкевіч.

* * *

Дарога, па каторай павінна пайсці далейшае нацыянальнае адраджэнне беларускага народу — спакойная творчая праца на чиста дэмакратычным фундамэнце, — значыць, без найменшых знакаў нацыянальнага шавінізму і нянявісці да чужых нацый. З гэтай дарогі да сягонняшняга дня беларускі нацыянальны рух не зышоў ні на крок.

Аnton Луцкевіч, 1912.

З пераменай палітычных варункаў у Заходній Беларусі, нягледзячы на значны ўбытак інтэлігентных нацыянальных сіведамых беларускіх сіл, палітычная мысль беларусаў пачала інтэнсіўна працаваць і развівацца. І ў гэтym яна знойшла апору ў тэй палітычнай работе, якая была ўжо зроблена беларусамі за першы дзесятак гадоў руху.

З першымі праявамі народнага руху да адраджэння жыцьцё прымусіла беларусаў побач з сваімі культурна-нацыянальнымі і сацыяльнымі лозунгамі выставіць і палітычныя лозунгі — палітычны ідэал. Нягледзячы на руйнаваныне адвечнага ладу, створанага гістарычным жыцьцём Беларусі, гэткім адміністративным адміністраціўнага дзяржавы Расейскай, а можа якраз з прычыны лішне рэзкіх спосабаў «упраўлення акраінамі», у мясцовым грамадзянстве, каторое псыхалёгічна не магло дастасавацца да чужынцаў з іх адміністративнай культурай і дзяржаўным ладам, будзіліся яркія ўспаміны незалежнага бытавання і расло жаданьне вызваленія з-пад ўціску Расейскай найпрасцейшым способам: выдзяленнем Краю з агульнарасейскага арганізму, здабыццём утрачанай незалежнасці. І гэта ідэя чырвонай ніткай праходзіць праз увесі дзесяцігадовы

люцыйная Грамада» абрнулася ў «Сацыялістычную», была прынята новая палітычнае праграма. Надзеі на блізкое спаўненне ўсіх ідэалаў, за каторыя паднялася ў Расейскай рэвалюцыі, прымусілі беларусаў глянуць і на тое, што будзе заўтра, пашукаць больш реальнага выражэння для сваіх дамаганій. Ужо ў 1904—5 гадох на чысленых з'ездах, нарадах і мітынгах абгаворывалася пытаныне, якой волі павінен дабівацца Беларускі край, і тут высуваўся наперад думкі практичнага характару. Было признана, што на адных толькі нацыянальных асобеннасцях, на адміністраціўнай культуры народу нельга яшчэ будаваць гасударства: дзеля гэтай будоўлі трэба знайсці і другія асновы — эканамічныя і працоўнадзяржаўныя. Беларусь, акружаная расейцамі, украінцамі, літвінамі і палякамі, Беларусь, адрезаная ад мора, з перарэзанымі адвечнымі тарговыми дарогамі да мора — рэкамі Нёманам, Дзвінай і Дняпром, — гэткая Беларусь не магла бы лічыць на незалежнае эканамічнае разніццё, без каторага нельга і думаць аб прапаўдзе вольным жыцьцю Краю. І вось, да старой формулы: «вызваленіе Беларусі з-пад ўціску Расейскай дзяржавы» — дадаенца новая формула, каторая гаворыць аб воль-

най Беларусі, як дэмакратычнай рэспубліцы, сфэрэрованай з суседзямі».

Гэтая формула знайшла мейсца ў новай праграме зэрфармаванай «Беларускай Сацыялістычнай Грамады», шырока разышлася між грамадзянствам і вызвала ўсюды гарачы вот-клік. Пачынаючы ад канца 1905 году, на гэтай жа платформе пауставалі новыя палітычныя партыі, саюзы і т. п., як «Сацыял-Дэмакратычнай Партыя Беларусі», «Беларускі Мужыцкі Саюз», «Саюз Беларускіх Народных Вучыцялёў», «Саюз Вучыцельскіх Сэмінары», арганізацыі работнікаў, студэнскай моладзі і т. д. У болей або меней выражанай форме гэта ідэя праводзілася ў беларускай прэсе, каторую беларусы здабылі толькі пасьля 1905 году. У мысьль яе беларусы прынималі гарачае учасьце ў саюзе і з'ездах аўтамістаў-фэдэралістаў і т. п.

Вайна, аткрыта аб'яўленая беларусамі пасьля 1905 году з аднаго боку агрэмаднай большасцю расейскага грамадзянства, з другога — такай жа большасцю краёвых палікоў, памалу пачала адбівацца на аб'ёме формулы фэдэрациі. Бачучы з уходу і заходу роўна сільны узрост нацыяналізму і агрэсывнасці, беларусы, гарварачы аб фэдэрациі з суседзямі, на першым пляне пачалі стаўляць збліжэнне з тымі краямі і народамі, з каторымі іх вяжуць больш моцныя звязі, чым прыпадковая прыналежнасць да аднаго гасударства, ды ад каторых беларусы ня могуць спадзявацца агрэсывнасці. Тут на першым мейсны стаялі літвіны.

З літвінамі беларусы былі заўсёды звязаны вельмі блізка. У аснове тэй блізкасці колішняя супольная праца над будаваннем сваёй супольнай незалежнай дзяржавы — Вялікага Князьства Літоўскага, у каторай беларусы дайшлі былі навышэйшага культурнага расцвяту. Такая праца, доўгае супольнае жыццё і змаганье за незалежны быт свайго гасударства, само сабой, збліжалі беларусоў з літвінамі як на культурным грунце, так і на грунце, адзінакавых праўных норм, а да таго іх і цяпер злучае супольная гандлёвая арганізацыя, супольны шырокі водны шлях — Неман, каторы вядзе да мора, ды агульныя варункі эканамічнага жыцця. Доўгая няволя, каторая настала пасьля упадку Вялікага Князьства Літоўскага, прымушала здаўна беларусоў і літвіноў агледзенца на сябе ўзаемна, каб разам бараніцца ад лішне вялікіх апэтытаў заходніх і усходніх суседзяў. Урэшце, старая сталіца Гедыміна, Вільня, становіла і становіцца цэнтр культурнага жыцця абодвух народаў, цэнтр усялякіх грамадзкіх арганізацый і арганізацый эканамічных, каторыя абынімалі як беларускія, так і літоўскія землі.

Выхад да Балтыцкага мора — гэта першы вырунак для эканамічнага развіцця Беларусі. Але да гэтага мора, апрача Немана, вядучы чыгу-

ні — да Лібаўскага порту і Рыгі, ды Даўгіна — да тэй жа Рыгі. Гэтак беларусы, каторыя здаўна спазналіся з латышамі на пагранічы, а таксама ездзючы на работу ў Рыгу і Лібаву, павінны быті з прычыны свайго геаграфічнага палажэння звязаны ўвагу на другі сумежны народ — на латышоў.

Апрыч Балтыцкага мора, Беларусь сваімі эканамічнымі інтэрэсамі звязана і з Чорным морам. Яе звязывае з палуднем Днепр і прытокі яго: Бярэзіна, Сож, Прыпяць, каторыя глыбока ўразаюцца ў Беларускія землі. Ужо адна гэта прычына павінна была бы прымусіць беларусоў шукаць апоры ў саюзу з украінцамі, калі б не было другіх вельмі важных прычын для беларуска-украінскай ўнітарнай единасці. Гэтая прычына — ад вечныя супольныя гістарычныя традыцыі, успаміны, блізкасць культур і моў, а ўрэшце доўгая гранічная лінія, на каторай беларусы стыкаюцца з украінцамі і каторая, ідучы ад Бранска ажно пад Польшчу, становіцца трэцім часціцамі ўсіх меж Беларускай зямлі.

Так звязываецца Беларусь з Літвой, Латышскім краем і Украінай, і лучнасць з імі на грунце фэдэрациі пры больш цесным збліжэнні — каторая ў болей або меней поўнай і выразнай форме зрабілася самай папулярнай, зрабілася як бы нацыянальным ідэалам для беларускага съведамага грамадзянства. Спаўненне яго магло бы ў найбольш поўнай меры забясьпечыць беларускаму народу свабоду ўсестароннага развіцця і праўдзівую волю.

Вольная Беларусь у фэдэрациі з вельмі суседнімі народамі, свайго роду «Злучаныя Штаты» ад Балтыцкага да Чорнага мора — гэта найшырэйшы, найдалейшы палітычны ідэал, на каторым зыходзяцца беларусы ўсіх партый, ўсіх палітычных кірункаў.

Стаўляючы гэтак справу, трэба лічыць з настраеннімі, ідэаламі і інтарэсамі тых народаў, каторыя вышэй пералічаны. Але, апрача іх, у межах памяшаных зямель жывуць яшчэ два народы, — народы, каторыя маюць гэткае самае права на жыццё і свабоднае развіццё сваёй культуры, як другія: гэта — палікі і жыды. І вось для гэтых народаў беларускі палітычны ідэал — найбольш выгодны, найбольш жданы: ён не раздзяляе, а яднае распыленых ад Балтыцкага да Чорнага мора налякоў, жыдоў.

Само сабой разумеца, што нельга ашуківаць сябе надзеямі на лёгкое спаўненне гэтага ідэалу. Калі б на яго выявілі згоду суседзі беларусоў, дык і так спаўненне яго мела бы шансы толькі пры адным варунку: пры поўным развале расейскай гасударственай сістэмы. І вось беларусы, каторыя жывуць у межах занятых імянцкімі вайскамі зямель, ня могуць арганізавацца толькі агульнымі, далёкімі ідэаламі, а павінны падумашці і аб бліжэйшай бу-

дучыні акупіраваных немцамі зямель.

У гэтых мамэнтах пад уласціцца немцаў знаходзіцца толькі часць Беларусі: Гродзеншчына, часць Віленскай і край Мінскай губерні. Гэтая землі найцяжней — і эканамічна, і культурна, і палітычна — звязаны з Вільні і Балтыцкім морам, — значыць, у першы чацвёрт з этнографічнай Літвой. На гэтым грунце беларусы і літвіны ўжо згаварыліся аб супольнай палітычнай платформе, каторая выстаўлена Канфедэраций Вялікага Князьства Літоўскага. «Універсал» Канфедэрациі даслоўна гаворыць: «Лета 1915, месяца грудня 19 дня члены літоўскіх, беларускіх, польскіх і жыдоўскіх арганізацый прыступілі да Канфедэрациі Вялікага Князьства, дабіваючыся, абы Літоўская і Беларускія землі, каторыя здаўна прыналежалі да Вялікага Князьства, а цяпер апанаваны імянцкімі войскі, становілі пры новых варунках гістарычных нераздзельнае цела на фундамэнце незалежнасці Літвы і Беларусі, як суцэльнай дзяржавы, засыцерагаючы усім нацыям у яе межах усе права». А выпушчаная съездам за «Універсалам» адозва Рады Канфедэрациі дае больш ясную фармуліроўку сваёй палітычнай платформы. Яна жадае:

1. абы землі літоўска-беларускія становілі пры новым укладзе незалежную гасударственную адзінку з сэймам у Вільні, выбіраным на аснове агульных, роўных, простых і тайніх выбараў, з забеспечэннем поўных правоў усім нацыям, каторыя жывуць на называемых землях;

2. абы ў межах называемых зямель былі прынамсі землі, занятыя цяпер імянцкімі войскі, значыцца: Ковенская і Віленская губерні, беларуская і літоўская часці Гродзенской і Сувальскай губерні, літоўская часці Курляндской губерні і часць губерні Мінскай, каторая звязана з Віленскім цэнтрам — і абы усе гэтые землі становілі адно непадзельнае цэлае;

3. абы форма унутранага ладу і аснаўная канстытуцыя будучай вольнай літоўска-беларускай адзінкі не была накінута нам з верху, але была устаноўлена і зацвержана устаноўчым сэймам у Вільні, выбранным агульной, роўной, простай і закрытай падачай галасоў.

Само сабой разумеца, што гэты літоўска-беларускі саюз не выключаў злучэння у адзін арганізм акупіраваных Беларуска-Літоўскіх зямель з Латышскім краем. Наадварот, у гэтым кірунку беларускія і літоўскія грамадзянства зыходзяцца зусім і роўна горача жадаючы единасці з латышамі.

Справа лучнасці з Украінай у тэй іншай форме, вядома, не магла быць пастаноўлена без умовы з украінцамі. Але прынцыпіяльнае становішча беларусоў, каторое вышэй выкладзена, будзе і тут кіраваць беларусамі: пры разглядзе пытання аб беларуска-украінскіх адносінах кожын крок да збліжэння братніх народаў будзе шчыра вітаны беларускім грамадзянствам.

САКАВІК...

(Працяг са стар. 3)

не БНР да поўнае незалежнасці. Але ці такая ўжо кепская гэта ідэя, калі яна дажыла да сёньня і, нерэалізаваная, па-ранейшаму ўяўляе зь сябе надзею на паліпшэнне жыцця? Ніхто й николі ў нас не замахненца на права поўнае незалежнасці для Францыі, Калумбіі ці той самай Нямібіі, для любой краіны, для любога народа сьвету. Чаму ж для нас саміх гэтае права перакрываеца «единокровным братством», падрывам абароннае магутнасці, ужо згаданымі інтэрэсамі сацыялізму, падрывам эканамічных асноваў (зусім, дарэчы, неэфектыўных)? Калі адкінуць ідэяліятічнае шалупінне, дык, хутчэй за ёсё, тлумачыца гэта магчымасцю дэлегаваць кудысьці: «в центр» сваю поўную адказнасць за сваю зямлю, свой народ і сябе асабіста. Вось і ўся прычына. А хіба гэта не найлепшыя ўмовы для ўсялякіх катастрофаў, крызісу, занядаду?

Съвет вызначаеца. Паступова пачынаем вызначацца і мы. Але яшчэ на самі і не разам са съветам, а праз мноства пасрэднікаў і пасрэдніцтваў. Занадта высокая яшчэ съцяна нашай сапраўднай ізаляцыі, занадта манапалізаваная ўлада партыйнае вершаліны, занадта шмат супяречнасцяў у гэтым першым веснавым месяцы сакавіку.

Сяргей ПАУЛОУСКІ.

ПАДЗЕІ

Скончыўся першы этап паўторных выбараў — вылучэнне кандыдатаў. На ягоных выніках адбіліся стомленасць людзей ад доўгае выбарчае кампаніі ды масавае адмаўленне дэмакратычным кандыдатам у рэгістрацыі з боку акруговых камісіяў. З 80 пустых акругаў у Вірхоўны Савет БССР толькі ў 53-х зарэгістраваныя кандыдаты Беларускага Дэмакратычнага Блёку. Падобная сітуацыя і з вылучэннем кандыдатаў у гардзкія саветы. Гэтак у Менску з 124 пустых акругаў толькі ў 42-х зарэгістраваныя кандыдаты БДБ. То саме ў Віцебску, Берасці, Гродні і інш. Толькі ў Гомлі, Магілёве і Наваполацку дэпутаты БДБ, хутчэй за ёсё, складуць большасць у гарсаветах. Сказалася цяжкая эклягічнае сітуацыя.

Вось съпіс кандыдатаў у народныя

дэпутаты БССР, якіх падтрымлівае БНФ у выбарчых акругах у Менску:
Серабранская № 3 — Г. Мухін,
Пляханаўская № 4 — Нікіфараў,
Галадзедаўская № 11 — У. Набока,
Грушавская № 14 — А. Люцко і А.
Рагуля, Голубеўская № 16 — М.
Доўгі, Чкалаўская № 19 — Л. Та-
расенка і А. Грыцкевіч, Аэрафлётава-
ская № 20 — Т. Нароўская, Акадэ-
мічная № 27 — У. Анцулевіч. Валга-
градская № 28 — В. Іпатава, Луна-
чарская № 38 — Г. Жызынеўскі, Ма-
шэраўская № 39 — Л. Зданевіч, Ціма-
шэнкаўская № 45 — В. Кавяровіч, Нава-
віленская № 48 — А. Саўчанка.

* * *

ЛЕНДАН (на телефоне) .11 красавіка Апостальскі візытатар для Беларусаў за мяжой а. Аляксандар Надсон выступіў па ангельскай тэлевізіі. Ен распавеў пра маштабы Чарнобыльскае трагедыі, пра сваё нядайне падарожжа на Беларусь, заклікаў грамадзянаў Англіі спрычыніцца да ліквідацыі наступстваў катастроfy. На раҳунак эмігранцага Беларускага камітэту дапамогі ахвярам радыяцыі (прадстаўніцтвы ёсьць у Англіі, ЗША, Канадзе, Аўстраліі, Францыі) паступілі першыя грашовыя ахвяраваныні. Камітэт падараваны грузавік, на якім мэдыкаменты і дыягностычнае абсталяванье будуть перавозіцца на Беларусь.

* * *

Праваахоўны Венскі Камітэт БНФ «Адраджэнне» звязтаеца да ўсіх гадаў БНФ з просьбай паведаміць пра парушэнні правоў чалавека, пацвердзіць гэта дакументальна і даслаць копіі дакументаў (Адрес: 220050, Менск, Галоўпаштamt, п/с 242). Усе паведамленыя факты будуть прадстаўленыя сябрамі Камітэту на Канфэрэнцыі Міжнароднай Хельсінскай Фэлэрэцыі, якая 2 і 3 чэрвеня адбудзеца ў Маскве.

* * *

21 — 22 красавіка ў Вільні адбыўся другі зъезд Саюдзіса. На зъездзе выступіў Зянон Пазняк.

* * *

Газета Івейская раёнай рады БНФ «Івейская крэніца» ў першым сваім нумары (14. 04. 90) паведаміла, што 26 сакавіка ў 17:00 адбыўся сход аргкамітэту Хрысьціянска-Дэмакратычнага Саюзу (ХДС). Устаноўчы зъезд хадэцыі намечана пра вясіці гэтай восеніню. Абраны аргкамітэт ХДС. «Спадзяемся, — адзначаеца ў паведамленні «Івейская крэніца», — што ідэя духоўнага аб'яднання ўсіх хрысьціян дзеля ўдасканалення грамадства і чалавека на прынцыпах, закладзеных у Евангельлі Божым, знайдзе шыро-

кую падтрымку». Па даведкі звязтаца па тэл. 2-11-38 (Ігар Карпікаў, з 18.00 да 22.00) і 2-67-49 (Лявон Келдановіч, з 18.00 да 22.00).

* * *

Сума штрафаў за распаўсюджванье дэмакратычнага друку на Беларусі і сумарны кашт канфіскаваных уладамі выданняў у красавіку склаў 559 рублёў 60 кап.

Абвесткі

Усе, каму дараагая й блізкая спраўа адраджэння Беларусі, выпісвайце, чытайце ды пашырайце беларускую газету **СВАБОДА**.

Грошы й замовы на падпіску працім кіраваць на адрес: 22600, Менск, вул. Францішка Скарны, д. 3, п. 35.

Усім, хто ахвотны распаўсюджваць беларускую газету **СВАБОДА**, раім звязтаца па тэлефонах: 33-18-97 (Сяргей) і 33-42-78 (Алесь).

Калі Вы жадаеце зымасціць Вашу рэкламу на старонках беларускага газеты **СВАБОДА**, звязтайтеся, калі ласка, па тэл. 209-633.

Рэдакцыя беларускай газеты **СВАБОДА** здыме памяшканыне для свае працы. Неабходныя варункі: тэлефон, блізка ад цэнтра. Чысьціня й парадак гарантуюцца. Наш тэл. 34-42-78.

Рэдакцыя беларускага газеты **СВАБОДА** мае і распаўсюджвае наступныя незалежныя выданні:
зборнік твораў новых беларускіх літаратаў **ЛІТАРАТУРА-1** і **ЛІТАРАТУРА-2** (кошт аднаго асобніка 3 рублі);

літаратурны зборнік **КСЭРАКС БЕЛАРУСКІ-1** (2 рублі);
святочнае выданыне да 72-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларусі **ДЗЕНЬ ВОЛІ-90** (30 кап.);

КАРОТКІ КАТЭХІЗМ ХРЫСЦІЯНСКАИ НАВУКІ (1,5 рублі);
купальская паштоўка (30 кап.).
Усе гэтыя выданні можна атрымаць, пералічышы грошы на раҳунак: 222690, в. Новы Свержань Стадзіцкага раёну Менскага вобласці. Дзяржаўная ашчадная каса № 6106/02, раҳунак № 5980, Тулейку Міхасю Уладзімеравічу.

Замову й квіток (съведчаныне пра пералік грошай на раҳунак) даслыжайце на адрес: 222690, Менскага вобласці, Стадзіцкі р-н, в. Новы Свержань, зав. Стадзіцкі, д. 20, сп. Міхасю Тулейку.

СВАБОДА

СВАБОДА. Беларуская газета. Выданыне Выбарчай камісіі БНФ «Адраджэнне».

Наш адрес: 220045, Менск, п/с 17.

Тэлефакс (0172) 344278.

Выпуск падрыхтавалі: А. Гуркоў, С. Дубавец, П. Жук.

Задзена ў друк 23 красавіка 1990.

Друкарня «Liesma»

Заказ № 5, тыр. 30000, кошт 30 кап.